



# Ён каваў сваю долю

Сёлета ў жніўні спаўняеца 130 гадоў з дня нараджэння беларускага пэзата, артыста, мастака і музыканта Язэпа Лявіцкага, больш вядомага пад псевданімам Юрка Снапко (1893 – 1916 ? 1917). Практык ён усяго 23 гады і загінуў пад час Першай сусветнай вайны. Я ўжо некалькі разоў загадаў пра гэтага таленавітага беларуса з беласточыны. Быў ён вельмі здольным чалавекам і маг шмат напісаць добрых твораў. Але лёс яго склаўся трагічны. І біографічных звестак пра Язэпа Лявіцкага, фотаздымкаў і дакументаў захавалася мала.

Язэп Лявіцкі нарадзіўся ў жніўні 1893 года на хутары Горны Хлебус. Сакольскага павета на Беласточыне ў сям'і беларускіх сялян. Яго бацька мей майстрак і добры наадзін змілі. У 1913 годзе Язэп скончыў Гродзенскую мужчынскую гімназію. Пад час вучобы актыўна ўдзельнічаў у работе Гродзенскага гуртка беларускай моладзі: выступаў у спектаклях, пісаў верши, майструваў дакарыцы, сляяў у хоры. Аб этым светлая успаміна пакінула Язэпа Вераса: «Адразу з восені началі мы рыхтаваць да чарговай вечарыны-спектаклю. Выбрали «Моднага шляхцюка» Карус Каганца. Заварушыўся наш гурток – началася выучыўшнне роляў, рэпетыцыі, спектакль, рэпетыцыі аркестра, гардымтэрчы доказацій і г. д. «Модны шляхцюк» выйшаў вельмі добра. У гэту пастаноўку прымалі ўдзел: Д. Сівіцкая (Ганка), Язэп Лявіцкі (бацька), Казюк Калышка (шляхцюк), Вінцэнт Семёновіч (Ігнас), Янка Ляўковіч (сват), Адольф Занюк (суліфр), Адам Быхоўскі (рэжысёр)… Публік было шмат, быў нават адзін настайнік з Гродзенскай развойнай гімназіі, прагрэсісты, разумны чалавек. Але найбольшую радасць адчым мы, бачнучы дараўгага госця з Вільні – Івана Луцкевіча, які прыехаў на наша запрашэнне» («Беларускі кіянінец» – 1981, Беласток, 1981. С. 180 – 189).

Пазней Іван Луцкевіч (пад псевданімам Нашанівец) напісаў у «Наашай Ніве» (1911, № 8) такі шырокаў словы: «Зыграпі і камдымікі «Модны шляхцюк» Каганца. Я дзеяваўся, гледзячы на артыстаў, як яны ўмеле падглядзець, падсцерагаў характар вясковых сцятанінь, умелі ўстроіць ус та, як яно па-праудзі бывае у хаце беларускіх. Апрати быў ўзяты з вёскі, і дзяцічна – маладзіца стяяла правініялікі грамадой сабраўшыхся ўсей сваій красе. Добра сыграў ўсе, і відаць, што аддаоцца спраўе з цэлым агнём маладых сваіх. Казакі верши беларускіх чыстым выгаварам нашай мовы; відаць было, што горад і школы не зделалі мовы роднай скалечыць… Выходчыцы позна з імянін, я вынес адтуль з сабой думку, што часу не змарнаваў, і не маркоўціся, а напрочін уздыхнуў атмасфераю здаровай, чагось навуцься. Вінасіў падзікаўнанне за прыемны вечэр і веру, што гродзенская беларуская моладзь родную справу пасуне ўперад».



Гродзенскі часопіс «Педагогическое дело»,  
дзе надрукаваў свае першыя  
верши Юрка Снапко.

У лютым 1919 года Зоська Верас пісала Аліксю Пітковічу: «Казалі мне пра Язэпа Лявіцкага – забіты на фронце. Яго быўлая нарачоная, якая і ціпэр жыве ў Варшаве, расказала магдалы беларускага студэнцкага гуртка. Шмат перапісаваўся з Эзэпом Верас. Этыя лісты яна да смерці захоўвала ў сваім хатнім архіве. Як расказаваў прафесар Гродзенскага юніверсітэта Аляксей Пітковіч, нават тыльныя пісъмы сведчылі, што гэты быў дыпломіт, жыццілібів юнак, склонны да разваг, санацій. Ен суп’янна шукаваў сваю жыццёвую скліжніну, глыбока задумаваўся аб усім, да чаго дакраналася яго чулае, уражжаўся сорца. Але яму, тыповому мадаладому інтэлігенту, як выйшаў з вёскі, налётка было прыкынца з памер. Свягні Я. Лявіцкага, якія жывуць у вёсцы Хлеваві, какужа, што ў Пецярбургу (хіба ў 1917 годзе час рэвалюцыі) Я. Лявіцкій не ўйшёлі «сэндэз» (магчыма, таксама з Сухаволіў баколіцы) быў арыштаваны. Ксяндза таго выпусцілі, а Я. Лявіцкага расстрэлялі (афіцэр, хоць і лекар..) Думаю, што той ксяндз – начоўчы свядка – і расказаў. Нарадчонаў Я. Лявіцкага трывалеца сваёй версіі. Абядва прысьлаць той здымак. Калі прышле, тады будзе

ясна, што яе версія прайдзі-  
ваў» (Зоська Верас. «Я помню ўсё». Гародня – Уроцлік, 2013. С. 159).

Згаданы фотадымак Язэпа Лявіцкага ў дамавіне ніколі і ніде не друкаваўся. Ён не трапляў і міне ў рукі. Кутчэй за ўсё, яго быўлая нарачоная той здымак Зоська Верас так і не даслава. А цілера яго знайсці наўрад ці ўдасца. Быў і прозівша той нарачоная – невядомае.

У аддзеле рэдкіх кніг Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея захоўваюцца асобныя нумары часопіса «Педагогіческое дело». Ен выдаваўся ў Гроднене ў 1911 – 1914 гадах на рускай мове і з’яўляўся органам Гродзенскага педагогічнага таварыства. З друку выйшла 12 нумароў часопіса. У ім публіковаліся метадычныя распрацоўкі, бібліяграфічныя агляды, спра-  
вазады для педагогічных курсах і вучнёвскіх экспкурсіях, нататкі настаўніц і нават мастакі творы. Сярод апошніх у першым і трэцім нумерах «Педагогіческага дела» былі змешаныя некалькі вершы Язэпа Лявіцкага пад псевданімам Юрка Снапко. У гэтым часопісе мадалы беларускага настада надрукаваў п’ять вершаў: быў на беларускай мове і два на рускай. Яны тры яго вершы на роднай мове былі надрукаваны і у гэтым аду-  
надзінцы «Колас беларускай нівы», а адзін захоўваўся ў хатнім архіве Зоські Верас.

Так, на сённяшнім дні видомыя сем беларускамовныя вершы Юркі Снапко: «Доля сироткі», «Песня», «Мужык», «Вясна», «Не даў мне бацька ні бацаг-  
ця...», «Ты краю» і «Бараньца». Пра што пісаў ста гадоў тому мадалы беларускай пазёт? У вершы «Доля сироткі» паста перадае плач дзіўнай сироткі пра яе горючы долю. Верш чытаецца лёгка, пабудаваны пастам на фальклорнай асно-  
ве. Традыцыйнае тут спліталося з высокай культурай пазэй, якая метафорызуе, маючы

на ўзвес пэўныя, акрасленыя аbstыні, час, стан чалавека:

Ой жыццё маё  
Невясёлае,  
Доля тая,  
Ноч асенняя,  
Адна бедная,  
Маці не ў міне,  
Бацька роднага,  
Сліца дайно яны  
Непрабуджана.  
Ціпэр жыву  
Адзінокая.  
Лепшай долі ждук,  
Шчасція-радасці...

У вершы «Муҳык» Юрка Снапко апісава беларускага мужыкa, у якога «сарямяга паддэрта» – адзежа уся, хлеб чорны есць, кроўю дабыты». Гэты мужык-беларус у радках паста, хоць і бедны, але вельмі аддамна свайгі Бацька-каучычні:

У краі, хто загнаны бядой  
Чужы, непрыветны,  
да лёгкі,  
Усё плача на ніве радной,  
Звяртаеца ўсё<sup>да старонкі</sup>  
Ён вокам, дзе мову пачу,  
Сын верны айчыні сваёй –  
беларус!

А ў вершы «Песня» паста хона заспыніа посю не паман, а мужык ў яго хатцы, заспыніа ён цікікі наядлы, ды наўраты, «слёзы яму ўбіраў бы», тулы бы лягкатаўся!

Верш «Вясна» – гэта своеасабыць гім беларусам, гім вясне, гімі свабодзе. Аўтар заклікае, как беларусы прачнунююся, прабудзіліся, як яясна ад дойлага сну:

Прабудзіліся зямля,  
прабудзіўся і Ты,  
Прабудзіўся ад цяямоты,  
Беларускі народ,  
нешчасливы, святы,  
Рвісъ да сонца,

навукі і волі.

У вершах «Не даў мне бацька ні бацагіца...» і «Па-  
краю паста апіваю до бе-  
ларускага мужыка, які «не  
знаў шчасція, лепшай долі,  
кі зямлі сагніўшыся хадзіў». Наогул, Юрка Снапко шмат  
сваіх пастычных радкоў адраса-  
ваў простаму беларускаму люду. А верш «Бараньца» ён,  
магчыма, напісаў ужо пад час  
Першай сусветнай вайны. Цяжкі паста было на вайне. Ды і міні і камі ў ахапках было лёгкага! Але паста заставаўся ап-  
тымістам, адчуваў сябе ўз-  
пэўненай і мужнай.

Ды пакуль кроў кілці,  
сарца б’ещца маё,  
Пакуль чыё сябе маладым,  
Буду долю каваць,  
долю-чашце маё,  
Буду з лесам

змагацца сваім!

У пазэй Юркі Снапко пера-  
важалі грамадзянскія маты-  
вы. Ён паказваў драматызм  
лесу селянініца-працоўніка,  
апіяўчы яго маральную силу і  
чалавечую годнасць. Сцвар-  
джай наебходнисць для на-  
рода наўку і асветы як фак-  
тару грамадскага абнавлення  
жыцця, пастычаваў любоў  
да Бацька-каучыні, успалуя  
бацьку з волі і шчасце. Шкода толькі, што практык  
паст зусім мала.



Гродзенскі гуртак беларускай моладзі. Юрка Снапко стаіць у другім радзе зверху трэці справа. Фотаздымак 1911 г.